

Савецкая Беларусь

Орган Цэнтральнага Выканакічага Камітету Савету БССР.

8-мы год выдання.

У ШТО ЎПІРАЕЦЦА ЗЬНІЖЭНЬНЕ РОЗЫНІЧНЫХ ЦЭН.

Заданыне парты і савецкай улады аб зьніжэньні розынічных цэн на 10 проц. павінна было праводзіцца за кошт скарачэння гандлёвых і накладных выдаткаў, павілічення нагрузкі працаўнікоў і наогул патанічнія апарату дзяржгандлёвых і кааперацыйных арганізацый.

Аднак, гэта дыректыва парты і савецкай улады выканана па поўнасцю. Розынічныя цэн зьніжаны мала. Ва ўмовах Беларусі на 1-га студзеня зьнізіліся цэны на прамтавары ў сірадні толькі на 3 з паловай процентаў ў падрэднані з 1 мая 1926 г.

Ці ёсё зрабіла наша кааперацыйная систэма для выканання спамянянай дыректывы парты і савецкай улады? Пі дадзілі да тас мяжы па скарачэнню гандлёвых і накладных выдаткаў, далей якой ісці нельга?

На вялікі жаль, лічбы і факты съведчаньні аб тым, што кааперацыйныя арганізацыі па скарачэнню гандлёвых і накладных выдаткаў зроблены вельмі мала.

Дасягнутыя да гэтага часу некаторыя вынікі па зьніжэньні розынічных цэн у большай меры треба аднесці за кошт скарачэння высокіх прыбыткаў, чым за кошт гандлёвых выдаткаў.

З'яўлімся да фактаў. Наўбачы моцнымі кааперацыйнымі арганізацыямі Беларусі (па гандлёвых зваротах і фінансавым становішчам) з'яўліца гарадзкія царкоўныя Гандлёвы звароты ўсіх іх з 20 міл. у 1924-25 г. вырас да 32 міл. руб. у 1925-26 г. (з акругленнем), г. зн. на 56 проц., а гандлёвым выдаткам скародзіліся з 10,6 проц. агульнага звароту да 10,2 проц.

Такім чынам, пры спрыяючым роціце гандлёвых зваротаў—гандлёвым выдаткам па царкоўных скародзіліся ўсяго толькі на 0,4 проц., г. зн. менш, чым на пад'ярдніцтва. Такое назначэнне зьніжэньне гандлёвых выдаткаў зблізіла нездавальняючым, асабліва, калі ўлічыць увесі вілізны рост зваротаў ЦРК.

Калі з'яўляўцца да даных аб гандлёвых выдатках низовых спажывецкіх т-ваў, дык тут нагледаеца яшчэ большая стракастаць. Напр.: вынікі асьцяльдвання Барысаўскага акркамбанду съведчалі, што Бобруйскі спажывецкі т-ва пры звароце за першы квартал 1926-27 г. у 37 тыс. руб. зрабіла гандлёвых выдаткаў 10 проц. да звароту, а Ухваліцкіе спажыв. т-ва тэй-же акругі пры гандлёвым звароце за той-ж час у 25 тыс. руб., мела гандлёвых выдаткаў 5,46 проц. да звароту, а Альянсцікае спажыв. т-ва тэй-же акругі пры звароце у 32 тыс. руб. скратіла на гандлёвым выдаткі 3,95 проц. да звароту.

Такім чынам, у трох спажывецкіх т-вах, амаль у роўных сваіх зваротах, розныя гандлёвые выдаткі.

Бобруйскі спажыв. т-ва знаходзіцца недалёка ад станцыі чыгуначні (ст. Бобр) і мае шэршт пешага: (менш выдаткаў па раз'ездах) і ўсё-ж мае ў два з паловай разы больш выдаткі, чым Альянсцікае і Ухваліцкіе спажыв. т-вы, якія знаходзіцца далёка ад чыгуначні.

Чаму Бобруйскі спажыв. т-ва ня можа скараціць свае выдаткі, хоць-бы да размеру Альянсцікае, пі Ухваліцкага кааператываў? Чаму нашы акруговыя спажывецкія саюзы, прац інструктарскі апарат, не дапамагаюць пізвальным спажыв. т-вам, у першую чаргу тым кааператывам, якія маюць высокія гандлёвым выдаткі зьнізіць іх хоць-бы да межаў больш танных кааператываў?

Такіх прыкладаў ёсьць шмат і не толькі ў Барысаўскай, але і ва ўсіх акругах. Па лініі с-г. каапераціі, гандлёвым выдаткам яшчэ большыя. Напрыклад: у Бялыніцкім раёне на Віцебскім акруговым саюзе гандлёвым выдаткі дайшлі да 19 проц. да звароту; на Аршанскім саюзе — 20 проц., на Полацкім — 17, на Слуцкім — 14 проц. і г. д.

Усе гэтыя прыклады съведчаньні аб тым, што нашы кааперацыйныя арганізацыі яшчэ вельмі мала зрабілі ў галіне патанічнія гандлёвага апарату (калі-б выраблены націск на гандлёвые выдаткі, дык цэн зьнізіліся б больш 1 дыректыва партыі быў выканана лепш).

Мы ўжо чули «ноткі» некаторых кааператаў аб тым, што зьніжэньне розынічных цэн дынносіць некаторым кааперацыйным арганіза-

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА:

На 1 месяц	70 к.
3	2 р. — к.
6	4 р. — к.
1 год	7 р. — к.
Зъмена адресу: Мінскагарадзіні	— 10 к.
місцавым	

Падпіска прымае ёнца ў канторы газеты, за ўсіх адзіненнях Беларускага Дзяржаўнага Выдавецтва і за ўсіх пашт.-тэл. канторах. Абвесткі прымаюцца канторай газеты: Мінск, рог

Ленінскай і Карла Маркса (2-і дом Савету)

ПЛАТА ЗА АБВЕСТИ:

За 1 дакумент	35 к.
кохны дадатковы	15
Бесправоўн. і чырвоназарніцкі	
за дакумент	15
за кохны дадатковы	5

Публікацыі ЗАГС-у — 3 руб.

Кошт нумару — 4 кап.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА.

№ 61 (1953) Серада, 16-га сакавіка 1927 г.

Нацыянальнае войска ў 50-ці вярстох ад Нанкіна

НАДЗЕІ ІМПЭРЫЯЛІСТАЎ НА ЎНУТРАНУЮ БАРАЦЬБУ Ў ГАМІНДАНЕ НЕ АПРАУДАЛІСЯ.

НЕЗАКОННЫ НАСНОК ХАРБІНСКАЕ ПАЛІЦЫ І ГАНДЛЁВАЕ ПРАДСТАУНІЦТВА СССР.

Суровыя бойкі за Шанхай і Нанкін.

Бой пад Сучжоу.

ШАНХАЙ, 12-3. Агенцтва Рэйтэра, паведамляе, што на Нанкін-Шанхайскай чыгуначні калі Сучжоу адбываюцца суровыя бойкі. Пазіцыі наўночыя тройчы пераходзілі з рук у рукі і засталіся ў наўночыя толькі пры дапамозе наўночыя брыгады.

Мундэнцы шукали «камуністычнае літаратуры і зброі». — Нічога гэтага пры вобыску ня было знайдзена.

ШАНХАЙ, 12-3. Галоўная кватара мундэнскай арміі агаласіла тэлеграму Чжан-Сю-Ліна, у

скага войска перайшла ўжо рэччу Жоўтую і насоўваеца з Чэнчжуо, каб злучыцца з шаньдунскімі войскамі.

У-Пэй-Фу з штабам усё яшчэ застаецца ў Чэнчжуо, але становішча яго крытычнае з прычыны недахопу гравых сродкаў.

Нацыянальнае войска недалёка ад Нанкіна.

НЬЮ-ЁРК, 13-Ш. Водлуг чутак, нацыянальныя войскі знаходзяцца ў 50 км. ад Нанкіна.

З Нанкіна і Чэнцзяна ў Шанхай прыбываюць шматлікі ўзенцы.

ПАРАД ДУШЫЦЕЛЯЎ КІТАЙСКАЕ РЭВАЛЮЦЫ.

ШАНХАЙ, 13-Ш. 13-га сакавіка ў Шанхай ишчо ўваходаць ангельская, амэрыканская, японская, расейская-белагвардзейская і інш. роты.

Расейская-белагвардзейская рота ў складзе 300 чалавек марширавала са сцягамі старых царскіх песьняў.

Стачка шанхайскіх чыгуначнікаў.

ШАНХАЙ, 13-3. Не зважаючы на рэпрэсіі ўлады, чыгуначная забастоўка на Шанхай-Нанкінскай і Шанхай-Ханьчжоускай лініях часткова па прыпыніла.

Чыгуначная катастрофа на Шанхай-Нанкінскай чыгуначні.

ШАНХАЙ, 13-Ш. 12-га сакавіка пасажырскі поезд, які накіроўваўся з Нанкіну ў Шанхай,

выїшаў з рэйк недалёка Нанкіна. Некалькі чалавек паранепа, здарыўшы смерці на было.

Друг завярас, нібы катастрофа была арганізавана «гамінданскімі агентамі з матаю прыпыніц чыгуначнікаў зносіны між Шанхаем і Нанкінам».

З прычыны забастоўкі чыгуначнікаў, якія не спыніліся, шпарка парадкаваць чыгуначную вагону не удалася.

ВАШЫНГТОН, 13-Ш. Амерыканскі пасланнік у Пекіне даручыў амэрыканскому консулу ў Ханькоу заявіць Генрію Чену пратест з прычыны падзеі ў Вуху.

Вобыск у гандлёвым прадстаўніцтве СССР ў Харбіне.

Мундэнцы шукали «камуністычнае літаратуры і зброі». — Нічога гэтага пры вобыску ня было знайдзена.

ХАРБІН, 12-Ш. 11-га сакавіка нарад паліцыі абкружыў будынак савецкага гандлёвага прадстаўніцтва ў Харбіне. У памяшканні гандлёвага прадстаўніцтва быў учынен вобыск, прычым упінаваражаному прадстаўніцтву было заяўлены, што вобыск рабіцца з прычыны атрыманых вестак, што ў гандлёвым прадстаўніцтве захоўваецца камуністычнае літаратура і зброі. При вобыску пічога на было знайдзена, абычай настойлівых вымаганняў прадстаўніцтва быў складены пратокол.

У пратоколе адзначана, што вобыск рабіўся без ордара.

Непарадкі ў Вуху.

ЛІНДАН, 12-Ш. Водлуг слоў шанхайскіх варшавянцаў, у Вуху патоўні абраўаваў кітайскую мытніцу і запёр там некалькі зўрапейцаў.

Друг завярас, нібы катастрофа была арганізавана «гамінданскімі агентамі з матаю прыпыніц чыгуначнікаў зносіны між Шанхаем і Нанкінам».

Васіні губернатар правінцыі Аньхой, які падаўся даўчыцца да нацыянальнае арміі, выслаў на месца здарэньня невілікі атрад. Згодна апошніх паведамленняў, кітайскі уладаў удалось аднавіць парадак у Вуху.

Пратест амэрыканскага пасланніка.

ВАШЫНГТОН, 11-Ш. Амерыканскі пасланнік у Пекіне даручыў амэрыканскому консулу ў Ханькоу заявіць Генрію Чену пратест з прычыны падзеі ў Вуху.

Яшчэ крок да ўзмацненія савецка-турецкага дружбы.

ТУРЭЦКІ МІНІСТР ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ АБ ГАНДЛЁВЫМ УГАВОРЫ З СССР.

АНГОРА. Наконт падпісання савецка-турецкага гандлёвага ўгавору турэцкі міністр замежных спраў Тэўфік-Рушді-бей наступінае: «Я выказваю сваю радасьць наконт падпісання гандлёвага ўгавору. Я ўпінавен, што ўпрадаванне эканамічных зносін між Турцией і СССР будзе дапамагаць іншым большаму ўзмацненню існуючай дружбы між абедвымі бакамі».

ПРЫВІТАЛЬНАЯ ТЭЛЕГРАМА КАРАХАНА ТУРЭЦКАМУ МІНІСТРУ ЗАМ. СПРАЎ.

МАСКВА, 14-Ш. Намеснік НК Замежных Спраў Каракан падаў з прычыны падпісання савецка-турецкага ўгавору міністру замежных спраў Турцыі Тэўфік-Рушді-бей прывітальную тэлеграму, у якой выказвае ўпіненасць, што эканамічныя дачиненіні між абедвымі краінамі будуть пасыпшы развязвацца ў поўнай адпаведнасці з тымі вя

Італьянская пагроза спакою на Балканах.

ВЕНА, 14-4. Згодна паведамленію бельгійскай газеты «Палітыка», у Фіуме прыехалі вішніні італьянскі афіцеры для агляду італічно-балтаскай між. Пасынкада з'їхду італьянскіх афіцеру на мяжу прыбыла італьянская дывізія, якая зробіць маневры ў пагранічнай цілле.

Пратест ранейшага албанскага прэм'ера перад Лігай Нацыі.

ВЕНА, 14-3. Ранейшы албанскі прэм'ер (у 1924-г.) Фан-Нолі звярнуўся ў Лігу Нацыі з тэлеграмай пратесту праці італьянскага ўговору.

«Навязаны Албаніі італьянскі пратэктарата — іша Фан-Нолі—дапамагае прасоўванню італьянскага імперыялизму і прававанью вайны на Балканах і ў Еўропе». Фан-Нолі патрабуе ад Лігі Нацыі умініцаца ў справу, каб аднаўіць незалежнасць Албаніі.

Рэпрэсіі і прыдзіркі да высланых з Італіі рэвалюцыянаў.

ВЕНА, 14-Ш. З Італіі надасланы весткі аб рэпрэсіях да палітычных вязняў, высланых італьянскім урадам на выспы калі афрыканскага ўзбрэжжа.

На высьпе Лампідуза, як паведамляюць вязні, здарылася стычка між вартай і ссыльнымі, спрэвакаваная вартай з фашысткімі міліцы. Параенна больш 20-ці чалавек ссыльных.

На высьпе Фавініана афіцер фашысткіх міліцы перавёў на астрожнае становішча 150 ссыльных, якія пры праверцы на прыватнія жытія.

З архіпелагу Триміці паведамляецца, што сярод палітычных ссыльных распачаліся масавыя занядужанія з прычыны недаядання.

Прысуд па справе тасканскіх камуністів.

РЫМ, 13-Ш. «Надзвычайні трывалікі, заснованы на падставе закону аб ахове дзяржавы, скончыўся разгляд справы, узынітае праці неўзаконікі тасканскіх камуністів.

Усе абвінавачаныя былі прызнаны вінаватымі ў распаданні клясавае ініціатыў і імкненіі да скасавання ураду.

Трыбунал засудзіў абвінавачаных на розныя тэрміны астрогу (ад 14-ці да аднаго году дзесяці месяців). Две апраўданыя за адсутнасць доказаў віны».

Камунафобства аўстрыйскай сацыял-дэмакратыі.

ВЕНА, 14-3. Цэнтральны камітэт аўстрыйскай сацыял-дэмократычнай партыі адхіліў працэзуру кампартыі аб аўдзінаным выступленні на надыходзячых парламентскіх выбарах. Сацыял-дэмократы заявілі, што «могутці кіравацца на выбарах толькі ўласнай праграмай».

Арышт Бірка ў Рэвелі.

РЭВЕЛЬ, 14-Ш. Ранейшы эстонскі пасланнік у Маскве Бірк, які і выступаў ў свой час у савецкім друку з выкryццем эстонскай замежнай палітыкі, вярнуўся ў Эстонію. Зараз жа пасля прыезду Бірк быў арыштаваны. Ені здадзіўся ў дзяржаўнай ўладзе.

Галадоўка ў баўгарскіх астрогах на спынілася.

Арышт рэдакцыі «Навіны» за паведамленыне аб галадоўцы.

ВЕНА, 14-3. Увесі склад рэдакцыі сафійскай рабочай газеты «Навіны» за паведамленне аб галадоўцы 153 зневоленых у сафійскай цэнтральнай турме, арыштаваны.

Наперакор афіцыйнаму паведамлению, галадоўка, якая началася 28 лютага, прадаўжанаца да гэтае пары.

Мітынгі пратесту латвійскіх рабочых.

Супроць АПРАУДАННЯ СУДОМ ФАШЫСТА ОЛІНІЯ.

РЫГА, 13-Ш. У Рызе адбыліся масавыя рабочыя мітынгі пратесту праці апраўдання Олінія, арганізаваныя аснона сацыял-дэмократамі і левымі прафсаюзамі. На ўсіх мітынгах ухвалены разалюцыі з патрабаваннем перагляду справы Олінія і чисткі суда і арміі ад фашысту.

Водгукі на савецка-латвійскі ўгавор.

Угавор «здрада Лізе Нацыі».

РЭВЕЛЬ, 14-Ш. Эстонскі друк разглядае парадіраваныне савецка-латвійскага ўгавору, які пачатак ахаладжэння між Эстоніяй і Латвій.

Не зважаючы на тое, што эстонская делегация, якая працоўдзіла перамовы з СССР, таксама дала ўжо сваю згоду на ўход у гарантыйны ўгавор артыкулу ў нейтралітэце, друк называе парадіраванье гэтага ўгавору апэзываючы ў польскіх урадавых колах, як сур'ёзнае паражэнне польскіх палітыкі ў Прывалтыцы.

Літоўская прэса аб савецка-латвійскіх перамовах.

КОҮНЯ, 14-3. Орган народнікаў-сілян «Летувос Жініес» піша:

«Бяспечна, што ангельцы і палікі ўважіваюць за перамовамі СССР з Латвій і Эстоніяй. Иры таіх умовах на літоўскім ўрадзе зроблені важым, каб далучыць Літу, якая мае ўжо гарантыйны ўгавор з СССР, у агульны лангус балтыцкіх дзяржаў для адмежаванія СССР.

Нельга чакаць, каб палікі дабром вярнулі Вільню. Ёсьць чуткі аб згуртаванні польскага войска, якія дэмакратычнае лініі. Немцы думаюць, што палікі дамагліся ў Женеве волі здзяйніць ў дачыненіі да Літвы ў выпадку якіх-небудзь непакояў у нашым краі.

На аднайменніх перамовах падчыніліся савецка-латвійскім дэлегацыямі. Камітэт падчыніўся савецка-латвійскім дэлегацыямі.

ВЕНА, 14-Ш. У канцы лютага ў Мілане адбывалася ўсейтальянская прафсаюзная канфэрэнцыя, скліканая па ініцыятыве рэвалюцыянальнай меншасці італьянскага прафсаюзіянальнага руху, якая адмовілася прызначыць пастанову правадыроў аб самаскаванні ўсейтальянскай канфэрэнцыі працы.

Канфэрэнцыя прызнала неправамоцнаю пастанову лідаўра ўсейтальянскай канфэрэнцыі працы і заснавала часовы камітэт, якому даручана склікаць прафсаюзны камітэт.

Часовы камітэт, абраны на канфэрэнцыі, складаецца з рэфармістаў, максімалістаў і камуністаў. Апошніх—большасць.

На аднайменніх перамовах падчыніліся савецка-латвійскім дэлегацыямі.

МАСКВА, 14-га сакавіка адчыніўся 6 уесціўскі зезд працайнікоў асветы.

МАСКВА, 14-га сакавіка адчыніўся 6 уесціўскі зезд працайнікоў асветы. Прыехала 455 дэлегатаў. З прывітаннем ад ЦК УсекП і ураду выступіў Рудзутак, даўшы агляд унутрана-

пазалежнасці Літвы пагражася большым пасыпом, чымся вілі-небудзь. Для адпору патрэбна адзінства нацыі. Хто падрывае яго, той губіць краі. Гэта час зразумець усім».

Паранінне польскіх палітыкі Прывалтыцы.

ВАРШАВА, 13-Ш. Орган ПСС «Рабочік» паведамляе, што парадіраваныне савецка-латвійскага ўгавору апэзываючы ў польскіх урадавых колах, як сур'ёзнае паражэнне польскіх палітыкі ў Прывалтыцы.

Склад дэлегацыі СССР па перамо-вах з Францыяй.

МАСКВА, 14-Ш. СНК СССР зацвердзіў наступны склад савецкай дэлегацыі па перамовах з Францыяй: старшыня дэлегацыі—Т. Ракоўскі, члены дэлегацыі: Членай (генэральны сакратар дэлегацыі), Прэабражэнскі, Свандз (прадстайнік Наркамфіту) і Гуревич (ВСНГ).

Кредытаванье нарвэскага экспорту ў СССР.

ОСЛО, 12-Ш. Нарвескі парламент адзінагаўноса ўхваліў працанову аб дзяржаўным гарантаваніем кредиту на продаж нарвэскіх рыбных прадуктаў у СССР у разымеры 4 млн. крон.

На аднайменніх перамовах падчыніліся савецка-латвійскім дэлегацыямі.

У канфэрэнцыі ўдзельнічалі прадстайнікі 8-мі больш буйных прафсаюзаў, якія ўваходзілі ў канфэрэнцыю, прадстайнікі ранейшых камер працы 9-ці прафсаюзовых цэнтраў, а таксама прадстайнікі ўсіх рабочых партый Італіі.

Часовы камітэт, абраны на канфэрэнцыі, складаецца з рэфармістаў, максімалістаў і камуністаў. Апошніх—большасць.

На аднайменніх перамовах падчыніліся савецка-латвійскім дэлегацыямі.

На аднайменніх перамовах падчынілі

наступ на выбарчыя правы польскіх рабочых і нацменшасьцяу

Лік мандатаў у соймі скроцан да 300.

ВАРШАВА, 11-Ш. Камістытуцыйная камісія сойму ўхваліла за аснову перагаду выбарчага закону праект здэка Гламбінскага.

Прадстаўнікі польскіх лавіцы і нацыянальных меншасьці дэмакратычна пакінулі падаждыны камісіі. Члены камісіі, якія засталіся ў залі пасяджэння, пастаравілі зъменшыць

Масавыя канфіскацыі беларускага друку ў Польшчы.

Водлуг загаду віленскага адміністрацыйнага улады сканфіскаваны ёсць 6-ты беларускія газеты: «Народны Звон», Прычына, канфіскацыі—перадавы артыкул «Шанхай» і «Караспаденцы» з Пружанска павету: «Ня пужайце нас, пачноўкі».

З усіх 9-ці нумароў «Народнага Звону», якія былі надрукаваны ад моманту выхаду газеты—сканфіскавана 5 нумароў.

Канфіскацыя беларускіх газет: аднаднёўкі.

9-га сакавіка г. г. сканфіскавана беларускія газеты аднаднёўкі пад назваю «Наша Воля».

Рэдактар газеты прызначыты да судовае адказнасці.

Канфіскацыя «Нашага Голасу».

Віленскі камісарыят ураду сканфіскаў № 8 беларускія газеты: «Наш Голос» за перадавіцу: «Заслона прымакрылася», за артыкул «Урадавая праграма» і за караспаденцы пад назвамі: «Рэпрэсіі трываліць далей», «Перашкоды ў культурнай працы беларускіх культурных установ» на спыняюцца», «Ахвяры перасылаванія».

ЗАБАСТОЎКА ТЭКСТЫЛЬШЧЫКАЎ АБЯЦАЕ ЗАЦЯГНУЦЦА. Улада забараняе мітынгі забастоўкы ў Вільні.

ВАРШАВА, 14-Ш. Забастоўка тэкстыльшчыкаў у Польшчы на спыняецца. Прывышы ў Літве камуністычны депутат сойму Варскі спрабаваў арганізація мітынгі. Аднак, паліцыя ўчыніла наскок на мітынг і разагнала рабочых.

13-га сакавіка адбылася мітынгі, арганізаваныя цепэсайдамі, нацыянальной рабочай партыі і хрыстиянскімі демакратамі. На усіх мітынгах рабочыя ўхвалілі рэзоляцыі, якія заўклікаюць да ўзмацнення забастоўкі. Рабочыя пратэстуюць прычыне, што ўлада забараняе арганізація мітынгі пад адкрытым небам.

У Бельскім прадпрыемства згадаўшіся павялічыць заработка рабочых на 9 проц. У звязку з гэтым, чакаецца скарачэнне забастоўкі бельскіх тэкстыльшчыкаў.

Лік дэпутатаў сойму да 300 і даць асобным выбарчым акругам волькасную мандатаў, працпарціяльна волькасную галасу, паданых у гэтых акругах на апошніх выбарах.

Прапанова Гламбінскага стварыць на ўсходніх землях дэльве выбарчыя групы—польскую і на польскую—адхімена.

Супроць уціску працоўных Заходній Беларусі.

Хваль пратэсту.

(Бярэзінскі раён, Барысаўшчына).

Сядзіне вёслі налагоўкі рабочыу ў час бараўніца Чырвонарміі з белапалікамі на ўласнай сільніце добра пазнамі ціхасьць польскага кулака. Ні ў адным, мусіль, раёне БССР не сілаена панамі столкніцца, як у нашым. Шмат было і чалавечых афір, фізычнага ды маральнага катаванія панамі сялянства і інш. Усё гэта даўно прайшло, крывавыя раны загаліліся, але не забыліся.

І гэта добра адчувалася на агульных сходах сялян, правадзімых па ўсіх с. с. раёну і ў м. Бярэзіне, сябрамі Мопр'у рабіліся даходы ад апошніх падзеяў у Заходній Беларусі. Разгон Беларускай Грамады, арысты і катаваніні слаброўкі сялянства нашых вёслі вілівае абурненне.

Ім выносіліся рэзоляцыі пратэсту, ганбуючы палітыку ката Пілсудзкага. І разам з тым выносіліся пастановы аказаць заходнім братом сваім матар'ильную помоч, што шчыра і выконаеца.

Зборы працоўщикаў на падпісных лістох правадаўца па ўсіх сельсаветам і мястэчку.

Да 1-га сакавіка ўсяго сабрана 200 руб. Збор афіраваныя прадаўжасца.

Сябра саюзу.

Наш пратест.

(С. Расасна, Аршаншчына).

185 сялян с. Расасны, у міжнародны жавочы дзень выносяць рашучы пратэст супроць польскіх упіскапіяў. 185 жавочы даць абавязак усім способамі дапамаганія заходнім беларусам.

Хай мачніе барацьба за вызваленіе ўсіхнутых Захаду—заключны лёўгун працоўных жаўчын.

У нас усе свабодна сядзі адчуваючы і якія нацыянальная падраздзяленія як гэта робіцца ў капітальных дзяржавах” —казалі сялянкі.

У першы дзень па падпісному лісту сабралі 7 р. Яўстах Лішанкоў.

— Мы, сядзіне вёскі Андраонаў, Даўгавіцкага сельсавету, Расыянскага раёну, Калінінскай акругі, пратэстуем прычыне ўздзекаў фашысцкай буржуазіі над рабочымі і сялянамі Заходній Беларусі і абліямі дапамаганія заходнім беларусам.

— Агульны сход сябру ючэйні МОПР'у м. Чарнігіўшчыны, Ушачскага раёну, Полацкай акругі, ганбіц польскіх паноў за іх зверскі ўпіск і зъяздкі над братамі беларусамі і абліямі сваім дапамогам, якія дзяржавікі ўзносілі ў МОПР, так і лаборахтнымі ахвяраваныя.

Калініншчына на дапамогу братам Заходній Беларусі.

Зідекі польскага фашызму над працоўнымі Заходній Беларусі вілікае абурненне сирод насыніцаў акругі, як на гарадах так і вёсках.

Шырокая хваль працягліся прагесты на вёсліх, на ўсіх кутках Калініншчыны.

Сядзіне на сваіх сходах патрабуюць ах ураду рабочых іркуткі і прымушаныя польскіх павоў выконваць узятыя на сябе па Рысакаму уговору абавязкі.

Толькі за апошні 10 дзен адбылося па ўсіх 290 сходоў на кожным сходзе працоўшчыны зідекі польскага фашызму над працоўнымі Заходній Беларусі вілікае абурненне сирод насыніцаў акругі, як на гарадах так і вёсках.

Шырокая хваль працягліся прагесты на вёсліх, на ўсіх кутках Калініншчыны.

Сядзіне на сваіх сходах патрабуюць ах ураду рабочых іркуткі і прымушаныя польскіх павоў выконваць узятыя на сябе па Рысакаму уговору абавязкі.

Паступіла у раёны камітэты МОПР і КСУ грамша 1895 руб. забожжам 301 пуд, сила 2 пуды, ткацкі 54 метры.

Зборы працягліся, магчымая дапамога працоўнім Калініншчыны будзе зроблена,

тутэйши.

Дапаможам братам.

(в. Бор Сымлазіцага р.)

Поўная хата людзей. Адны гутарані што корму маю, другія што дроў наяма адным словам гутарані пра свое хворыя бакі.

Рантам усе заіхіхі.

Чачаўчы дахлац. Дахлацькі сінікі ўсе заіхіхі у Зах. Беларусі, азначычай ціхасьць становішча рабочых сялян Зах. Беларусі. Аднак, сядзіцы у турмах а іх сем'і газадаюць.

Беларускія школы зачыняюць, а бухуць новыя турмы. Сядзіне в. Бор звілі:

Абліяўся дапамагаці ім.

На гэтым жа сходзе выбраў камітэту збору дапамогі сялянам Зах. Беларусі.

Усе ахвотна давалі, што што мей: хто гарчык жыт, хто 5—10—15 к. грошай. Усяго сабралі 5 р. 49 кон.

Ул. Макавец.

Дапаможам прыгнечаным Заходній Беларусі.

(Вёска Чорная-Вірня, Бабоўскі с.-с., Жлобінскі р.)

На адным з агульных сходаў гра-и вёскі Чорная-Вірня, Бабоўскага с.-с. стала пытанье ах дапамозе прыгнечаным сялянам Зах. Беларусі. Сход пашаціў вынесіці пратэст супроць польскіх паноў—зідекуць вадаў рабочымі і сялянамі.

— А таксама пашаціў дапамаганія заходнім беларусам. А таксама пашаціў дапамаганія загрэбічнікам сялянам і рабочым, дзея чаго даручыў гэту працу правесці камітэльскія ячайцы і іч. МОПР'у якія сабралі ўжо 8 руб. Камітэльскія і члены МОПР'у куды і заходзілі да гаспадара, дык так на выходзілі, быў дапамогаці—дарыці то можна, а гэта ёсьць сядзідаўніцаў сялянів.

„Усе на дапамогу, усе супроць панскага тэрору“ вось што сказаў сход сялян в. Чорная-Вірня.

Васіфор Айнічы.

АБ СЕЛЬСКА-ГАСПАДАРЧЫМ ПАДАТКУ НА 1927-1928 ГОД.

(У парадку ахіваварэнні)

Асноўная рэформа сельска-гаспадарчага падатку 1926 году мела агульны задаці—больш правильнае разъмеркаванне ціхасьці абліяданія між асобнымі сацыяльна-еканамічнымі групамі сялянства. Дзеля гэтага была завострана прагресіўная абліяданія, прызначыты да падатку другадніны прыбыткі, устаноўлена падходная форма падатку і выключаны з яе ўсе тыя гаспадаркі, прыбыткі якіх не перавышаюць некаторага неабліяданія мінімуму.

Кампанія збору с. г. падатку наядыходзіць к канцу. У працэсе яе сабралася шмат матар'ялаў, дзякуючы якім можна меркаваць, на сколько мінімальная была рэформа і як іна практична ажыццёўлена. Выбучэннем гэтых пытаньняў зімамалася і спацыяльная нарада па сельска-гаспадарчаму падатку, якая адбылася ў лютым у Маскве, і нарада заг. ахвяраваніяў БССР, якая зараз адбылася. У бліжэйшы час пытаньне пераносіцца на ахіваварэнні заходніх органаў. Але ўжо зараз можна скажаць, што рэформа с. г. падатку, наогул, сябе апраўдала, пастаўлена ёю мэты выкананы, і таму можна ўзьнімаць пытаньне не аб новай карэнай ломцы, а аб некаторых (прауда, важных) папраўках і ўдасканаленнях.

Абліяданіе нова-прыцігнутых, другадніх прыбыткаў сялянства (спацыяльныя галіны сельскай гаспадаркі, дробнае жывёлагадоўства), дадле ў першы год на ціхасьці абліяданія вінікі. З прычыны недаліку абліяданія, нізкіх норм прыбытковасці, вызынатаў для іх і, нарэшце, высокіх неабліяданіяў натурынімуму засталася неабліяданій большая частка (звыш 50 проц.) гэтых прыбыткаў. Але якія вызынікі ўж-ж былі значныя, бо абліяданіе другадніх прыбыткаў большай ціхасьцю дагэль на замежных гаспадаркі. На даных вучоту мы бачым наступнае:

Групы гаспадарак на забяспечанасці пасевам 1 едака.	3 1000 гаспадарак маюць прыбыткі ад сеял. гаін.	Сярэдні разынерадок падатку, даць сеял. гаін на 1 гаспадарку.	На 100 гаспадарак забяспечанасць сеял.
I да 1/4 д. на ед.	0,5	75	70
II зв. 1/4-1/2 дэс.	0,4	89	88
III зв. 1/2-3/4 дэс.	0,6	91	88
IV зв. 3/4-1 дэс.	1,0	94	103
V зв. 1-1,5 дэс.	1,7</		

У САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ.

Развідцё малочнае
справы.

(Случчына).

Малочнае кааперацыя ў акрузе з кожным го-
дам пашыраецца: на 1 кастрычніка 1926 г. у
акрузе налічвалася 28 пунктаў (арцелі, тава-
рства), па пераапрацуў малочных прадук-
таў з агульным вырабам 2.979 п. сыру і 664 п.
масла, у той час як на 1 кастрычніка 1925 г.
налічвалася толькі 22 пункты пры вырабе 2.210 п.
сыру і 222 п. масла.

Разам з гэтым яшчэ гаўвахаеща цяпоўны
ахат кааперацыі сеткаю і савецкіе гаспадар-
камі патрэб насленіні, з прычыны чаго ў
акрузе ёсьце шмат прыватных асоб, якія пера-
рабляюць малочныя прадукты. З прычыны сле-
бага інструктавання некаторыя малочныя ар-
целі ў мінулых гадах працавалі з перабоем.

Із яны на 1926-27 г. працгледжавацца мець
37 працуючых пунктаў, якія здолеюць пера-
апрацаўць 87.976 пуд. масла, што дасць 5.016 п. сыру і 965 п. масла на агульную
суму 103.416 р.

Праздынум АВК прыняў плен і прызнаў па-
трабовы правесці наступныя мерапрыемствы:
арганізація малочную арцель вала Слуцку
для задаваленія гарадзкога насленія ма-
лаком;

з'яўляюць увагу на фінансава-гаспадарчаз і
арганізаційнае ўзмацненне існуючых малочных
арцеляў і малочных пунктаў, даючы ў першую
чаргу сродкі на даставаліванне апошніх і на-
огул падешчаньне іх работы праз беспасрэднае
кіраванне і рэгуларны нагляд за іх дзейнасцю.

Для рацыяналізацыі і плянамернасці ўзы-
це малочных прадуктаў прызначана мэтазгодны
і сваячынны абсталываць у г. Слуцку падвал-
для хавання малочных прадуктаў.

Для падешчання якасці прадукцыі акруго-
ваму зямельнаму аддзелу даручана арганізація
спецыяльных курсаў па малочнай справе для
перападрыхтоўкі сывараўца і масладзелаў.

Для ажыццяўлення намечаных плянам
мерапрыемстваў па ўзмацненні і развіціі ма-
лочнае справы ў акрузе патрёбы наступныя
срокі:

на даставаліванне існуючых арцеляў—
21.800 р. у тым ліку 5.200 р. уласных срод-
каў і 16.600 р. доўгатэрміновага кредиту;

на абсталываць новых малочных арцеляў і
заводу—34.600 р. (8.650 р. уласных сродкаў
і 25.950 р. доўгатэрміновага кредиту);

апрош гэтага, треба 15.000 р. кароткатэрмі-
новага кредиту ў зваротны капитал арцеляў і
прыватна 45.000 р. пад закладны апрацоўкі.

Акруговому зямельнаму аддзелу даручана ста-
рания працэчыць за сваячынны і дакладным
ажыццяўленнем пляну, а акруговому аддзя-
лению Сельска-Гаспадарчага Банку сваячна і
поўнасцю фінансаваць малочную справу паво-
дле западжаных кредитных плянаў.

А. М.

„ЯК ЗА КАМЕННАЙ СЪЯ- НОЙ“.

(Дуброўка, Аршанскі арк.).

Гр. Карнаухава з в. Старыны, Ленінскага
сельсавету, працавала ў Дубровенскім доме се-
лініна за 18 рублёў у месец. Працавала Кар-
наухава 5 месіцаў, сумленна выконвала свае
абязяці, але гроши за сваю працу не атры-
мівалі. Карнаухава дакучала рэдка, а калі час-
ем і падыходзіла да старшыні райённага камітэту
ўзасемдапамогі і загарыць пра гроши, дык
т. Панкрапенка хутка адмаліла.

— За намі, хаханая, я за цагельнай съянай.
Будзе упэйнена, што ніводная капітка не пра-
падзе.

Прарцаўала такім чынам Карнаухава пяць
месіцаў і яе зволілі.

Зволілі і пэнсію на выдалі.

— Дзе-ж, думаў Панкрапенка—цёмнай гра-
мадзянцы цягніца з установай.

Але Карнаухава падала заяву ў суд і 31
студзеня 1926 году суд прысудзіў аддаць за
працэблены час 63 рублі.

Часцей стала Карнаухава даставацца да
старшыні камітэту ўзасемдапамогі, а ён усё
яшчэ аддуваеца жартамі.

Між тым, камітэція гроши ў ліку 66 руб-
лёў ёсьць у міліцыі.

Надакучыла Карнаухава старшыні і ён па-
чал хавацца, а выслухаўць усе скаргі і съё-
зы прадаставіў сэкратару Дзядкову.

У гэтага дужай нерві і ён хададней выслу-
ховае Карнаухаву. Драздоў яшчэ лепши вала-
вітых.

Яшчэ шмат прыдаўца праціў съёў і яшчэ
шмат стаціць лапцей, ходавачы за грашымі.

Мустаф Ашшанкоў.

Нарайенных зъездах саветаў.

Актыўнасць узрасла.

(Чачевіці р., Маріеўская віруга).

На Чачевіцкім райённым зъездае прысутніча-
ла 45 делегатаў з правам рашаючага голасу.
Прысутнічала сілна не делегатаў зъезду вала
75 чалавек.

Справаўдача АВК заслушаўца з вялікай
увагай, дакладчыкі задалі вала 40 пытанінай.
На справаўдачу АВК у спрэчках выступіла 17
делегатаў. Усе яны цікавіліся пытанынамі: зя-
мельнымі, ляснымі, народнае асьветы, прамы-
словасці, аховы здароўя і г. д.

Адзін делегат у спрэчках гаварыў: ёсьць
шмат закону, дэкрэтаў ад звышэнні розні-
чых пэн, але яны яшчэ да вёскі мала даці.
Делегаты скандалілі на ту блытаніну і ва-
лакіту, якія яшчэ існаваюць пры водлуску лесу
місцовым насленіцтву.

Ад усіх чулася здаровая крытыка, кожны
выступаючы стараўся дасці напрамак РВК у да-
лейшай працы. Кожны делегат стараўся ўнесці
свой працу ў будаўніцтва сельской гаспадаркі.
На чуваць было крыку, выкрыкаў, якія яшчэ
былі год таму назад. Усё гэта кажа абы тым,
што савецкая ўлада правільна здавальняе па-
трабы насленіцтва.

Выбары РВК, рэвакамісіі і делегатаў на акру-
говы зъезд саветаў прынесьлі добра. Усё канды-
датуры, якія раліся камуністычнай фракцыі
зъезду прынесьлі цалкам.

У новы склад РВК абрана 53,3 проц. каму-
ністаў.

Ласкавец.

Што гаварылі сяляне на зъездае.

(Зембіскі район, Барысаўшчына).

Район зъезд саветаў цягнуўся два з пачатка
дня. Делегатаў зъявілася 62 чалавекі, з якога
ліку 10 жанчын. Апрача делегатаў на зъезд
прыбылі сібры ЦВК, прадстаўнікі ад аўтрыкан-
куму і рабочыя з фабрыкі «Бярозіна».

Дзялі таго, што пераварыбы сельсаветаў ад-
бываюць на кіраўніцтвам бядніцкай гушчы,
нагатаму і делегаты на зъезд папалі сяляне-
беднікамі.

Альтынасць делегатаў была даволі вялікая
асабліва ў жанчын, якія гэтаксама не хадзелі
адставаць ад мужчын і кожным пытанынем ці-
кавіліся.

На кожнаму дакладу задавалася па 80-90 пы-
танінай, і ётаксама выступала ў спрэчках у
среднім да 17 чалавек. Шмат спрэчак выкі-
саны было спрэвадзачамі аўтрыканкуму і рай-
выканкуму. Большасць делегатаў выказавалася
за хутчайшае земляўпрадкаўанне, скандалілі,
што справа па земляўпрадкаўанню стаіць на
адным мейсцы, адзін праект, а дзесяць разоў

міянецца, гэткім парадкам канца працы на ві-
даць.

Другім балочым пытанынем было—гэта на-
ступаючы з кожным годам лісны голад у рай-
ёне. Лес вырубаеца ў пень пад бокам сялян
разнымі арганізацыямі, а селяніну за возам
дроў трэба ехаць 10-15 км гаворачы аб
дарагодлі лесу. Значнаў увага была звернута
на палешанью сельской гаспадаркі, павялі-
чальню школьнай сеткі і г. д. Божны делегат,
дэлегатка цікавіліся самай дробнай працай са-
вей непасрэднай улады і адзначалі ў сваіх на-
татніках аб дасягненіях гэтаў і недахватах у
працы таго ці іншага аддзеду РВК, каб вяр-
нувшись даому дасці спрэвадзачу сваім выбар-
шчыкам.

У склад РВК было выбрана 15 сібров, з
якога ліку 2 жанчыны, камуністаў 9, камса-
мольцаў 2.

Склад новага райвыканкуму абнавіўся на 9
чалавек.

Язэп Шэйт.

Жыццё калектыву.

(М. Смальяны, Аршанскі арк.).

Сельска-гаспадарчы юрэйскі калектыв «Фрай-
гайт», арганізаўся ў 1926 годзе на зямлі
быўшага аштарника ў Волькаўску 36 дзес. У
яго ўйшшло пяць сямей з 32 душ.

Спачатку сялянства адносілася да калектыву
недаверчы,—усе казалі, што яўрэі на здоле-
юць арганізація сельской гаспадаркі. Вышла
ня так. Калектыв меў 5 коняў, 12 кароў, жывёла
большай часткай гатунковай пароды, та-
сама гадуноў маладнікі. Атрымалі яны адпавед-
ны кредит з с.-г. банку, за які купілі ўсе не-
абходныя с.-г. машыны, угнаенне і інш. Пра-
пушцілі ўсе і жывуць дружна, адзін другога слу-

хажуць. Зараз калектыв затрэбаваў рухавік для
пабудовы прадырёмства.

Ураджай быў здавальняючы.

Ціпер погляд акаляючага сялянства на калек-
тыву змяніўся,—яны убачылі на спрэчке,
што яўрэі таксама могуць працаваць на сель-
ской гаспадаркі.

Трэба спадзявацца, што калектыв яшчэ лепш
разгорне сваю гаспадарку новымі способамі зем-
ляніпрацоўкі і пры тэй дапамозе, якую аказвае
наша дзяржава калектывуўным гаспадаркам.

Сусед Януб.

ГАЕНСКІЯ „КААПЭРАТАРЫ“.

(Лагойскі район, Меншчына).

Марны лёс спаткаў напуша кааперацыю. Як
а на астатнія паясніў, што набраў тавару на
яна ні стараўца падніца як найвышэй над
працэбленымі гандлірамі, усё нея не выходитзе.
На тое, дык другое, а памікодзіць. Асабліва ёй
вялікія на іх перабрала 4 і кожны з іх стараўся
як найлепш распрацоўці.

Гэта жызньену. Ад яго, кажуць сяляне,
можна было гэтага і чакаць, бо хланец, які
судзіўся ўжо па 114 арт. Карн. Кодэksa.

Прышымі яшчэ і 113 арт.

На чаркы.

Абраў загад, Янушкаўская аддзялівальная гр.
Масіўская з 14-IV—26 г. Здавалася, нішто хла-
пец. Лезе ў партыю.

Масіўскі пачаў гандліваць. Спачатку, каб
добрым быць, стаў адпускаць тавары ў дуўгім
усыніх расписак—на слова. Далей, ханец і вы-
сік. А пэнсія нея невялікая. Давай па капеечкы

«заганяць». Добра ёсць было і было б добра, каб
ня гэта працягліць... Недахват... 38 р.
95 кап., дуўг 58 р. 91 кап., якія рэвізія пя-
ні прызнала, бо неўядома, хто вінен, а ўсёго не-
дахват 97 руб. 86 кап.

А я чым горшы?

Іго заступнік Рулькевіч з чэрвені м-ца 1926
году. Гандліваў ён да першай рэвізіі—23-IX—
26 г. Паказаў і гэты на добра, але як уба-
ччы, што Масіўскі «заганяць» і піў і справа,

— А чаму-ж мне не